



DISTRICTUS



ВЫДАННЕ
КРАЯЗНАЎЦАУ

№ 11 (24)
ЛІСТАПАД
2003 г.

Кастусь Шыдлоўскі

Экспедыцыйі, пошуки, знаходкі

У ГОСДІ ДА КАМЕННАЙ ДУБІЦЫ

Яшчэ ў жніўні, запісваючы аповяды ў вёсцы Стакурова, давялося пачуць пра незвычайнай формы валун. Казалі, што знешнім выглядам ён вельмі падобны на човен, якім здаўна плавалі па тутэйшых рэках і азёрах. Дубіцамі называюць у нашым рэгіёне выдзеўбаныя з тоўстага дрэва чаўны, а гэта - Каменная Дубіца. Тады, у жніўні, знайшоўся і праваднік, але адшкадаваць дзве-тры дадатковыя гадзіны не выпадала. Справу давялі да завяршэння няўрымслівых паляўнічыя за адметнымі валунамі Браслаўшчыны з Канстантыніўскай школы на чале з Віктарам Бунтам. Камень дапамаглі адшукаць жыхары вёскі Дубраўка. Аказалася, што ад яе ўскраіны да Дубіцы не больш за кіламетр.



Новую вандроўку да незвычайнага валуна задумала і арганізавала Таццяна Цімошкіна, спецыяліст турадззела Нацыянальнага парка. Пасля шматлікіх узгадненняў 27 лістапада на прыватнай машыне Вячаслава Скур'ята накіроўуемся ў бок Дубраўкі. Таццяна ўжо бачыла Каменнью Дубіцу. Камень настолькі ўразіў яе, што карціць не толькі падзяліца ўражаннямі, але і ўбачыць рэакцыю іншых. Аднак наша выправа мае не толькі экспурсійныя харектар, яна можа прэтэндаваць на статус невялікай экспедыцыі, бо паступіла інфармацыя, што ў наваколлі Дубраўкі ёсьць яшчэ адзін цікавы камень, на якім нібыта выбіты контуры нейкай карты.

Апекаваўся нашай экспедыцыяй мясцовы ляснічы Уладзімір Прэдкель. Напачатку з яго дапамогай адшукалі ў лесе камень з «картай». Памеры валуна, амаль цалкам схаванага ў зямлі, трохі болей за метр. На паверхні - стракатая мудрагелістая гульня ліній. Дзівосы прыроды, не болей. Ляснічы звяртае ўвагу на яшчэ адзін камень, большы па памерах і з плоскай як у пліты паверхні. Больш ён нічым не адметны. Абедзьве камлыгі знаходзяцца побач са старой дарогай Дубраўка - Стакурова. У Прэдкель згадвае, што сярод мясцовых жыхароў гэта месца называлася Блудным. Менавіта тут з падарожнымі адбываліся розныя здарэнні: то нешта прымроіца ў гушчары, то ўвагу прыцягнуць незвычайнія гукі ды енкі. Асабліва шмат такіх здарэнняў выпадала на Шоснік - праз тыдзень пасля праваслаўнага Вялікадня.

Скіроўваемся да Дубіцы. Камень відаць здалёку і ён не можа не прыцягваць увагі. Прасека, якая нагадвае даўно закінутую дарогу, старыя замшэлые яліны паабапал і на ўскраіне прасекі сапраўды, як дубіца, прыткнутая гаспадаром да рачнога берага, - каменная камлыга, фантастычная падобная на човен. Вось нос з пукатым рабром пасярэдзіне, вось карма, барты, карытападобнае паглыбленне, праўда, неглыбокое. Падобны драўляны човен яшчэ на ўласныя вочы пабачыў у Замошшы. Сапраўды - Каменная Дубіца. Наш гаспадар згадвае яшчэ некалькі назваў каменя -

ВЕСТКІ

У памяшканні гістарычна-крайзнаўчага музея пачала працаваць традыцыйная выстава «Восенскі салон». Гэта своеасаблівая творчая спрэваздача самадзейных мастакоў Браслаўшчыны, якія прадстаўляюць на выставу лепшае з таго, што было зроблена імі за год. На выставе – карціны мастакоў, сярод якіх вядомы на Браслаўшчыне акварэліст Цеафан Баркоўскі, мастачкі Аліна Трукан, Галіна Ставіцкая.



Раённы аддзел саюза палякаў Беларусі арганізуваў выступленні на Браслаўшчыне ансамбля з Гродна «Лехіці». Гэта калектыв, які носіць званне «народны», дыпламант многіх фальклорных фестываляў. У рэпертуары – рэлігійныя, народныя песні, творы Агінскага і Манюшкі.



Удзельнікамі міжнароднага фестываля школьніх драматычных калектываў «Белдуchy», які праходзіў у літоўскім горадзе Ігналіна, стаў драматычны гурток Браслаўскай СШ №1. Браслаўскія школьнікі падрыхтавалі пастаноўку «Адвечная песня» па творчасці вядомага песняра Янкі Купалы. Спектакль быў прадстаўлены на беларускай мове, якая прыемна здзівіла аўдыторыю сваёй прыгажосцю і мілагучнасцю.



Вучаніца 9-га класа Браслаўскай СШ №1 Тамара Алексій увайшла ў лік пераможцаў нацыянальнага конкурса «Халакост. Гісторыя і сучаснасць». У конкурсе яна ўдзельнічала з тэмай «Халакост на Браслаўшчыне». Тамара Алексій – адна з актыўных удзельніц крайзнаўчага руху Браслаўшчыны.



■ Камянуха, Доўбіца. Назвы сакавітыя, трапныя. У паглыбленні валуна бачым ваду, у якой так прыгожа адлюстроўваецца лес. Сцвярджаюць, што вада ў Каменная Дубіцы ёсьць заўсёды, нават у спякотныя летнія дні, а яшчэ – яна чыстая, празрыстая, без паху – бяры і пі. Мясцовы люд лічыў ваду гаючай і браў яе на лячэнне. Напрыклад, верылі, што вада выводзіць барадаўкі, лечыць вочы. Да Дубіцы па ваду прыбягалі пастухі з суседняга выгана. Прыцягваў валун і шукальнікаў скарбай. Удачы тут шукалі не толькі падлеткі, але і дарослыя мужчыны, спадзяваліся адшукаць тут золата. Сляды раскопак заўважныя і цяпер.



■ Усе гэтыя аповяды ўказываюць на тое, што ў даўнейшыя часы Каменная Дубіца з'яўлялася месцам нейкіх абрадаў і дзей, звязаных з дахрысціянскімі вераваннямі. Карціны гэтых дзей і абрадаў намалюе ўласная фантазія. Таццяна Цімошкіна не хавае, што каменны човен захоплівае яе сваёй энергетыкай, вядзе думку да сувязей з Касмічнымі Сіламі. І камень для сябе яна назвала па-іншаму: «Запавет імклівага жраца». ...Уяўляеце сабе човен, які імклівіясецца па бязмежжу прасторы і часу, кіруемы усемагутным усюдзісным служыцелем Вечнасці?

■ Запісваем агульныя назіранні. Звяртае ўвагу тое, што асноўная вось Каменная Дубіцы мае арыентацыю усход-захад (носам на ўсход). Валун мае 2 метры 70 сантиметраў у даўжыню, 1,5 метра ў шырыню, трохі болей за метр у вышыню. Паглыбление, дзе збіраецца вада, - каля 10 сантиметраў. Адно з самых важных пытанняў – ці прыкладаў да валуна свае руکі чалавек? Адказу на яго мы не знайшлі. Магчыма, вельмі даўно людзі падчасалі валун, каб надаць яму большае падабенства да чоўна, але значнае вывертыванне, мох старанна замаскіравалі гэтыя сляды. Да Каменной Дубіцы яшчэ прыедуць спецыялісты-геолагі. Можа ім удастца адказаць на пытанне. Але ў любым выпадку, валун чоўнападобнай формы – цікавейшы помнік прыроды.

■ Па дарозе ў Дубраўку аглядзелі яшчэ адзін вялікі камень – акруглай формы. Яго памеры 2,6 на 2,1 метра. Трохі не хапае, каб атрымаць статус помніка прыроды. Тым не менш, наперадзе нас чаек сюрприз. Уладзімір Прэдкель абяцаў паказаць яшчэ адзін камень. Апошні аказаўся велізарнай купала-падобнай камлыгай, амаль цалкам парослай мохам. Даўжыня волата амаль 3,5 метра, а шырыня – 2,65 м. На паверхні знаходзіцца толькі нязначная яго частка (вышыня 70 сантиметраў). Без сумнення валун будзе азвешчаны помнікам прыроды.

■ Развітваемся з гаспадаром і едзем у бок Браслава. Статус экспедыцыі пацверджаны – ёсьць новая знаходка, сабраны звесткі пра Каменную Дубіцу. Мяркую, гасцей у адметнага валуна пабольшае.

Юбілеі

Да 250 годдзя з дня нараджэння Т.Ваўжэцкага

Як вядома, Тамаш Ваўжэцкі пабываў у маскоўскім палоне, дзе яму давялося даваць паказаніе аб падрыхтоўцы паўстання і ўласным удзеле ў ім. Запісаныя сведчанні генерала зберагаючыя ў фондзе сакрэтнай экспедыцыі Сената Расійскага дзяржаўнага архіва старажытных актаў (РДАСА, ф.6). нядаўна, фрагменты паказанняў Т.Ваўжэцкага былі ўпершыню апублікаваны гісторыкам Я.Анішчанкам (Стогн. Паўстанне і вайна 1794 года ў Літоўскай правінцыі. Документы. Мінск. 2002). Пропануем уваже чытача адзін з дакументаў.



Пячатка Жыгімонта
Карыбутавіча. 1433 г.

Стараадаўній
Літоўскай
Пагоні
не разьбінь,
не сиянінь,
не
стръманінь!!!

Максім
Багдановіч

Почитая за долг написать всё то, что мне известно о революции польской и о личной моей к ней принадлежности по самой справедливости со всеми обстоятельствами, изъясняю ниже следующее.

Когда я был в Вильне в последних числах февраля, инженер-полковник, а после генерал господин Ясинский, прибывши из Варшавы, сказал мне и многим другим, что революция будет в великой Польше, которую и в Литве начать нужно, что делать будет ея в войске и оно сделает. Зная, что он человек горячий, приписывал я то его живости. Между тем протекал март месяц, а никакого возмущения не оказывалось и, может быть, что в Литве ничего бы не произошло, ибо ничего устроено не было, а Ясинский, кроме связи в войске с офицерами, мало был знаком в

Литве, и сам быв от Короны и с обывателями никакого родства не имевши, не имел их доверенности, тем более, что знали его горячий нрав. Но когда по подозрению взяты Солтан и Радишевский под стражу, то из примеру сего каждой мог роптать на нещастие, но революции не делал. Когда же разпространилось известие о революции в Кракове, а после и в Варшаве, и некоторые полки российские из Литвы в Польшу выступили и во время прохода своего наскучили обывателям, а при том взяты ксёндз Богуш, Бржостовский и Грабовский, а иных для взятия искали, из коих два первые, может быть, равно соболезновали о нещастии Польши, но, наверно, революции не делали, которая после зделана самим войском. С третьим же из числа взятых я вовсе не виделся и ничего об нем не знаю.

Взятие, однако ж, тех персон, наверное произвело сильное сожаление и впечатление, растравляющее умыслы. Когда разпространился в Литве слух, что имеет быть установлена какая-то новая связь из особ, которые советниками тарговицкими были с полномочием суждения криминального, то на сие разъярились сердца. Никто, однако ж, из обывателей в заговоры на возмущение не входил и все в домах спокойно сидели. Но когда гетман Коссаковский в то время уменьшать войски начал, несколько офицеров, о коих по заговору известно было, велел арестовать и судить яко преступников обещался, а артиллерии майора Шпененбериера, отлично в корпусе своем почитаемого, из Вильны за карулом высказал. Полковник же Ясинский, отменно уважаемый и почитаемый гетманом, им же был остережен и вызываем в дом гетманской для избежания аресту, то онный спасся бегством и, ходя по полкам, согваривался с офицерами и без граждан революцию приуготовлял.

Между тем послан был от гетмана Коссаковского в Шавель для уменьшения первой бригады генерал Хлевинский, который там уже с Гедройцом революцию начал и начальником литовским бригадой и находящимися в ней

офицерами был избран. Ясинский же спустя несколько дней с одним только войском, начав оную в Вильне, на другой день соединил народ и склонил обывателей в дело возмущения, установил Раду и суд уголовной и от Рады начальником литовским был наименован. Таким образом революция в Литве началась, актом особливым от краковского, особую Раду и особага начальника для Литвы избрали.

Город Вильна через несколько дней заперт был до того, что никто из города и в город пропускать не был. Все обыватели попечительные любопытствовали узнать, что в Вильне зделалось, посыпали нарочных. Я и сам нескольких посыпал, но все возвращались, не бывши в нем. Наконец, через 10 дней Ясинский прислал ко мне курьера с донесением, что я в Раду назначен и призывал меня в Вильну. Обыватели еще колебались мнением о началом деле, но когда разпространилась весть о пожарах и насилиях, которые некоторой российской офицер Тучков, ретирируясь из-под Вильны к Гродна, на сем пути чинил, то в то время все воеводства и уезды к возмущению виленскому присоединились и, как после проведано, что около Гродна все дома были разграблены, а город едва контрибуциою ста двадцати тысяч золотых польских от такого же нещастия откупился. Тизенгаузен же, шеф гвардии, взят в неволю и никто в доме спокойным и безопасным не был, то в то время из провинции обыватели уходили в Вильну, и тогда настоящее началось возмущение.

Я, будучи вызываем, как выше упомянуто, прибыл в Вильну и застал уже распоряжение, зделанное Радой в разсуждении податей, рекрут и прочаго и учреждения депутатии, которые сколько можно соглашаясь с вольностью и обеспечением обывателей, различились во многих мнениях с генералом Ясинским, который в несколько дней, купно с депутатиою тайною, советывал мне, дабы в сан поверенного от Рады ехал я к границе курляндской, куда под мою команду обещал и корпус приспать достаточной к защищению Жмуди и уезда Упитского



Памятная шыльда з бюстам Т.Ваўжэцкага працы скульптара Казіміра Ельскага ў Віленскім кафедральным саборы

Аляксандар Панцялейка

НЯФОННЫЯ ВУЧЫЛІШЧЫ НА БРАСЛАЎШЧЫНЕ

Пасля падзелу Рэчы Паспалітай у канцы XVIII ст., калі Браслаўшчына апынулася ў складзе Расейскай імперыі, адукатыўныя працэсы пацярпелі змяненні. Назмену нешматлікім вучэльням, якія знаходзіліся пад моцным рэлігійным уплывам, а ў многім і цалкам залежным ад яго, прыйшла абвешчаная народная адукатыя. У гэтым матэрыяле не стаіць мэта іх парабінання, толькі азnamленне з сітуацый ў адукатыўных працэсах у краі з сярэдзіны XIX ст. да I сусветнай вайны.

Ініцыятарам стварэння сістэмы народнай адукатыі была Кацярына II. За аснову быў узяты прынцып пабудовы праграмаў устрыйскіх школ. Слачакту народнага вучылішча падзяляліся на 2 групы: галоўныя 4-х класныя з 5-гадовым тэрмінам навучання і малыя 2-х класныя. Планавалася, што кожны павятовы горад (у той час Відзы) павінен мець мале народнае вучылішча. Забягаючы наперад, адзначым, што ні ў Відзах, ні ў многіх іншых павятовых цэнтрах такія вучылішчы не адкрылі.

З сярэдзіны XIX ст. пайшла неабходнасць ствараць больш эфектуўную пачатковую вучылішчы, падпрадаваныя Міністэрству народнай асветы. Іх у народзе называлі «міністэрскім». Але вельмі востра стаяла праблема фінансавання і таму быў зменшаны тэрмін навучання. Так, у 1-класным вучылішчы, якіх было больш, треба было займацца 3-4 гады, у 2-х класным 5 год. Згодна агульнаімперской праграмы курс складаўся з Закона Божага, рускай мовы, пачаткай арыфметыкі, царкоўных спеваў, асноваў рукаўзеля і рамёствай.

У канцы XIX ст. пайшла магчымасць адкрыцця народных вучылішчай у кожнай воласці, але не ўсёды яна была реалізавана. Требададаць, што вялікую конкурэнцыю народным вучылішчам складалі царкоўна-прыходскія школы, якія існавалі амаль пры кожнай царкве, манастырскія школы і сельскія вучылішчы. Так, да прыкладу ў Відзах, дзе ў канцы XIX ст. існавалі мужчынскае і жаночае народнага вучылішчы ў мясцовай ЦПШ быў вельмі высокія патрабаванні да якасці навучання. Прапануем кароткую гісторыю узнікнення і існавання сістэмы народнай адукатыі на Браслаўшчыне.

Наibольш рання звесткі аб адкрыцці народных вучылішчай на Браслаўшчыне адносяцца да 60-х гадоў XIX ст. У 1864-67 гадах быў адкрыты 1-класныя Браслаўская, Відзская, Опсовская, Дрысвятская, Краснагорская мужчынскія і Відзская жаночае вучылішчы. У іх працавала па 2 настаўнікі. Браслаўская наведвалася 26 вучняў,

прычым усе былі з сялянскіх сем'яў. Па веравызнанню асноўная маса – 22 – былі католікамі. Відзская мужчынскае народнае вучылішча было самым вялікім па колькасці навучэнцаў. У яго сценах навучалася 52 вучні, пераважна выхадцы з сялян. Па веравызнанню 38 былі католікамі, 6 – праваслаўныя, 3 – стараверы, 3 – мусульмане, 2 – іўдзеи. У Опсе навучалася 47 вучняў, у Дрысвятах – 26. Цікава, што Дрысвяцкая вучылішча наведваў адзін выхадца з дваран. Краснагорская і Відзская жаночае наведвалі адпаведна 10 хлопцаў і 20 дзяўчынек. У 1875 г. да юношоў пачатковых народных вучылішчай добавілася Слабодкае з

Адносіна настаўніцы Браслаўскага жаночага народнага вучылішча Людмілы Серабраковай у Ковенскую дырэкцию народных вучылішчаў.

12 снежня 1873 г.

Находясь третий год на должности учительницы, я убедилась, что одно из самых неблагоприятных обстоятельств для вверенного мне училища – это то, что крестьяне неохотно отдают в училище девушки, хотя со стороны самих девушек высказывается большая охота к посещению училища. Я несколько раз обращалась по этому делу к местному Мировому Посреднику, который наконец, благодаря его просвещённому содействию и влиянию на крестьян, сделал то, что крестьяне Браславской Волости поставили волостным сходом приговор, по которому 30 состоятельных крестьян обязаны ежегодно отдавать своих девушек в женское училище, под опасением штрафа в 16 копеек серебром за каждый пропущенный день. Исполнение этого приговора поручилось Волостному Правлению, при этом указаны имена и фамилии девушек и их родителей. Точно так же сделали Волости Опсовская, Красногорская и Слободковская, позначив к обязательному обучению по 16 девушек с каждой волости. Получив копии означенных приговоров, я вправе была думать, что Волостные Старшины и Сельские Старшины тотчас же примутся за исполнение приговоров. Но надежды мои не сбылись. Старшины и Старосты не только не исполняют, но даже отчасти и противодействуют. Я обращалась к Господину Мировому Посреднику, но он имея в своём участке девять волостей, вероятно не имеет времени заняться тем, чтобы волостные правления в точности исполнили приговор волостного схода. Поэтому почтительнейше честь имею просить дирекцию, не найдёт ли она возможным найти какие-нибудь средства к побуждению Волостных Правлений Браславского, Опсовского, Красногорского и Слободковского, чтобы оные исполнили в точности то, что поручено к исполнению Волостным Сходом.

Учительница Людмила Серебрякова

— Ты не можеш
дзіцячіміш, аму прычынны
непроходзіць ў путь да світу.

Сіла мірша прысягаете аму
пахаваць безумны бязжыцця як
себябенічныя сімволы.

Узор пісьма вучня Браслаўскага сельскага вучылішча Мікалая Зямца. 1865 г.

45 вучнямі. Треба адзначыць, што да канца XIX ст. у Браслаўскім павеце не навіралася павелічэння колькасці гэтых навучальных устаноў. Паралельна з ім існавалі ЦПШ і сельскія вучылішчы. Да прыкладу Браслаў і Відзы мелі як народнае вучылішча, так і сельскія вучылішчы і ЦПШ. На першы погляд здаецца, што усе жадаючыя маглі накіраваць

свайх дзяцей навучацца асновам граматы. У канцы стагоддзя, у 1897 г. згадваецца Багінскае вучылішча. У ім у гэтым навучальным годзе навучаляся 40 хлопчыкаў і 4 дзяўчынкі.

На початку ХХ ст. дакументы зафіксували павелічэнне колькасці навучальных установ. У многіх невялікіх вёсках адкрыліся школы граматы. Яны адносіліся і падпарадкоўваліся прыходскім школам. Народных вучылішчаў стала таксама больш. У 1904 г. іх налічвалася 11. Відзскае мужчынскае стала 2-х класным. Ёсьцьмагчымасць пералічыць усе вучылішчы і іх старэйшых настайнікаў: Відзскае – Міхail Пасах, які падрыхтаваў на той час вельмі цікавую кніжку пра наваколле Відзаў; Дрысвяцкае – Пётр Цынціравіч; Межанскае – Іван Багамолкін; Відзскае жаночае – Эмілія Голубева; Braslaўскае мужчынскае – Карл Мароз; Braslaўскае жаночае – Парфір'ева; Опсаўскае – Васіль Прымакоў; Краснагорска-Плюскае – Рыгор Каляга; Чэрнеўскае – Вадзіл Трафімук; Слабодскае жаночае – Раіса Ляўрова; Відзскае яўрэйскае – Ілля Слуцкі. На працягу бліжэйшых 5-7 гадоў утварылася яшчэ звышдзесяятка вучален. Неабходна адзначыць, што народныя вучылішчы адкрываліся ў зусім невялікіх вёсках. Аб многіх з іх сёння нічога не засталося. Адкрыты вучылішчы ў Зімніках, Лунях, Кірыліне, Нурвянцах, Каятах, Шаўрах, Варнэлях і г.д. На 1912 навучальны год толькі народных вучылішчаў налічвалася 31. Відавочнабыла бачнатэндэнцыя павелічэння іх колькасці ў перадваенны час. На жаль і сусветная вайна перапыніла гэты працэс.

100-2
5 Janv 1863.
M. St. St. **Был Высочайше
Призначено** **Секретарю Казначейству**
Награда про-Почётнаго** **Виноградо-
ведену** **Кавалером Ордена****

1863 года 10 съе **Приисланная**

№ 12 **Во** **уполномоченіи** **посольства**
и **Красного** **имени** **о** **вывозе** **из** **Королевства**
железных **изделий** **из** **Королевства**
на **предметы** **промышленности** **и** **отрас-**
ли **человеческого** **производства**
имѣющими **ко** **имѣнамъ** **Королевствомъ**
съзываемыми **изъ** **Королевства** **Ган-**
ти **и** **Ливонии** **заслужившими** **по**
имѣи **один** **Синий** **имени** **Ры-
царемъ** **изъ** **Королевства** **Ган-**
ти **и** **Ливонии** **заслужившими**

З ліста настайніка Браслаўскага сельскага вучылішча Сяргея Платонава акруговаму інспектару. 23 сакавіка 1865 г.

З рэвізійнай справа здачы аб стане Варнэльскага народнага вучылішча Опсаўскай воласці. 27 лістапада 1912 года.

...Учитель Яков Агадюнович Радзивилов окончил курс Виленского духовного училища, имеет звание учителя начальной школы. В службе с 1 января 1909 г. и с 1 сентября 1911 г. в должности, холост, жалованья получает 360 руб. в год.

Законоучитель ксёндз Браславского римско-католического костёла, в должности с 1 мая 1912 г., жалованья получает 5 руб. в неделю.

...Средним числом училище посещают 22 человека. В день ревизии учащихся было: в первом отделении 2 чел., во втором - 2, в третьем - 5.

За последние три года окончило училище: в 1910 г. – 1 мальчик, в 1911 г. – 3 мальчика, в 1912 г. – 4 мальчика.

...Сегодня в школе (старообрядческой) занятий по случаю праздника «Знамения Пресвятой Богородицы» не было. Учителя в деревне не оказалось (ушёл на охоту). Пришлось дожидаться возвращения учителя, а до того времени я успел выспросить у собравшихся из деревни 7 мальчиков их познания. Занятия начались только 23 ноября, поздно была доставлена вновь заказанная (после пожара) классная мебель, хотя деньги на мебель были отпущены в начале сентября. С 1-м отделением ещё почти ничего не сделано. Во 2-м отделении по-русски читают не особенно бегло, в 3-м отделении несколько лучше... В школе всего немногим больше 20 учащихся, при желании со стороны учителя с таким количеством можно было бы заниматься и за обычными столами, которые на время могли дать крестьяне. Рекомендовал бы учителю серьёзно взяться за дело и основательно ознакомиться с программой начальной школы. О том, что занятия начались несвоевременно, мне ничего не было известно. Ни классного журнала, ни приходно-расходной книги нет.

Инспектор народных училищ 7 участка

Иванскогородъ,
Ковенской губ. [подліс]

Віктор Елісеєв

Трагічні я етаронкі лінгвага

ДЗЕЗЕРЦЫ

Цікавая рэч – размова ў вагоне цыгніка. Сітуацыя, калі слухач і апавядальнік незнамоія і, хутчэй за ўсё, больш ніколі не сустрэнуцца, скіляе да такой шчырасці, якой ніколі не дазволіў бы сабе нават з блізкімі. Асаблівасцю пасажыраў друйскага вагона з'яўляецца тое, што часцей за ўсё народ тут мясцовы: ці то тутэйшы жыхар, ці то родам адсюль. І на гэты раз майм суседам па купэ быў пажылы мужчына, поўны, але жывы, па выглядзе калгасны інтэлігент. Завязалася зацікаўленая гутарка аб мінулым нашых родных мясцін, якое было далёка неабыкавым майму субяседніку. Слухаць было вельмі цікава, бо веды яго былі не кніжныя, а жывыя ўспаміны.

Наша вёска знаходзілася ў баку як ад партызанскіх зон, так і ад паліцэйскіх гарнізонаў. Так склалася, што вясковыя

У 1944 годзе прыйшлі Саветы і амаль адразу пачалася мабілізацыя на фронт. На пачатку вайны нікога з нашых

(Завершено на с. 7)

Актыўны дзеяч беларускай дзіяспары ў латвійскім горадзе Даўгаўпілсе, калекцыянер, краязнавец, сябра Браслаўскага краязнаўчага таварыства Мікола Паўловіч перадаў музейнаму аб'яднанню частку сямейнага архіва Васілеўскіх, які яму ўдалося выяець у Даўгаўпілсе.

Сям'я Васілеўскіх заслужаная для Браслава. З сярэдзіны XIX ст. некалькі пакаленняў Васілеўскіх былі святарамі ў мясцовым праваслаўным храме, славіліся дабрачыннай дзеяйнасцю. У 1914 годзе святар Уладзімір Васілеўскі перадаў сваю маё масць на патрэбы праваслаўнага, каталіцкага і ўрэзіскага прыходаў мясточкі. Сын святара Аляксей – Аляксей Васілеўскі быў арганізатаром Браслаўскага антыфашистычнага падполля, загінуў у гітлераўскіх засценках у 1943 г. З прычыны таго, што падполле не было звязана з партыйнымі органамі, яно доўгі час не прызнавалася.

У Даўгаўпілсе ў пасляваенны час жыў брат Аляксея Дзмітрый, урач па прафесіі. Свякі Дз. Васілеўскага праз М. Паўловіча перадалі ў музей дакументы аб навучанні кіраўніка Браслаўскага падполля ў Ніражскім універсітэце, шматлікія фотаздымкі, дакументы, звязаныя з царкоўнай дзеяйнасцю Васілеўскіх.

Мікола Паўловіч

ДАКУМЕНТЫ ПА ГІСТОРЫІ БРАСЛАЎШЧИНЫ

Ужо каторы год, мяшканцы ў Даўгаўпілсе, займаюся будаўніцтвам і рамонтам розных пабудоў, печак. З гэтай нагоды маю шматлікія цікавыя знаёмыя і магчымасці для пошука старадаўніх артэфактаў. З часам іх збіраецца досыць шмат. Узнікаюць праблемы з іх захаваннем і апрацоўкай. Дзякую браслаўчанам, а таксама іншым музеям за згоду захоўваць гэтыя экспанаты ў сваіх фондах.

Адным з самых цікавых мест, дзе можна знайсці шмат старажытных рэчаў, папер, газет і іншага пад час рамонтных прац з'яўляюцца храмы. Прывяду прыклад. Яшчэ ў часы савецкай улады здаймёўзнаёмыя са святаром Іаанам, настаяцелем Петрапалаўскай царквы што на Фарштадце ў Даўгаўпілсе. Гэты святар перадаў у Замошскую царкву звон і царкоўныя рзы, дапамог набыць прыгожы посуд для службы. Св. Іаан служыў яшчэ і ў іншых храмах. Адзін з іх знаходзіцца непадалёку ад мяжы з Браслаўскім раёнам у в. Тартак. Ад айца Іаана я даведаўся аб досыць значнай колькасці старых папер на званіцы. Прыйтлося тэрмінова ехаць рамантаваць гэтую царкву. Сёння ў царквы невялікі прыход і таму свайго святара няма. Пабудавана яна была ў 1894 г. на гроши купца с Пецярбурга. У гады I-й сусветнай вайны маё масць царквы была вывезена на станцыю Дыбунь (каля Ніжняга Ноўгарада). Царкоўным архівам у свае часы цікавіліся немцы, латышы, савецкая улада. Можна дзівіцца, што яшчэ нешта засталося. З дазволу святара я пазнаёміўся з гэтым архівам. Асноўная частка складаецца з розных царкоўных часопісаў, кніг (справядальных, шлюбных, прыходна-расходных і інш.), службовай перапісі з амаль 100-гадовай перыядычнасцю. Самыя старажытныя (пач. XIX ст.) зацверджаны пячаткай Полацкай духоўнай кансісторыі. Ёсць сярод іх кніга ўніятскіх часоў на польскай мове. Вельмі цікава пагартаць падшыўку папер, для прыкладу за 1875 г. і адчуваць сябе першым, хто праглядае іх з тae пары.

Чым цікавы гэты архіў для браслаўчан? Сярод мноства папер трапляюцца дакументы і з Браслаўшчыны. З дазволу святара адabrau усе паперы, якія датычаны Браслаўшчыны. Большасць ацалелых дакументаў чамусыці звязаны з Дрысвятамі. У тыя часы відаць мясцовыя хлопцы з Тартакаў бралі шлюб з дрысвяцкімі дзяўчынамі і выезджалі на Браслаўшчыну на сталае жыхарства. Дарэчы, зараз назіраецца адваротнае. Сярод экспанатаў – прыгожыя друкаваныя бланкі больш чым стогадовай даўнасці, запоўненныя каліграфічным почыркам, адбіткі мясцовых пячатак. Цікава, што на афіцыйных бланках пішацца па-руску "Дрысвяты", а на пячатках праходзіць беларускі варыянт "Дрысвяты". На адным лісце за 1877 г. выдатна захаваўся адбітак пячаткі Дрысвяцкага валаснога праўлення з адмысловым гербам. Сярод папер ёсць і некалькі арыгінальных паштартоў царскага часу, прычым выдатна захаваных. Зараз з гэтymi і іншымі цікавымі экспанатамі можна пазнаёміцца ў Браслаўскім гісторычна-краязнаўчым музеі.



Мікола Паўловіч перадае экспанаты ў фонды Браслаўскага музейнага аб'яднання

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ

УЕЗДНЫЙ

ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДВОРЯНСТВА

Ваше Высокопреподобие

Его Высокопреподобию
Священнику Салопайской церкви

30-го авгуستа Архиепископ Литовский и Віленский Ювеналий разрешил поднесение наперстного креста Новоалександровскому благочинному отцу Владимиру Василевскому по случаю 35-летнего его юбилея и благословил совершить 8 сентября в местечке Браслав торжественное богослужение соборне.


О вышеизложенном считаю долгом известить Ваше Высокопреподобие, как настоятелю одного из ближайших православных приходов.

С чувством глубокого уважения и преданности

Георгий Петкович

1 сентября 1903 г.

* * *



Благодарю за предоставленную возможность ознакомиться с Вашим Указом и за Ваше доброжелательное отношение к нашему духовному зданию. Я всегда буду рад помочь в решении любых вопросов, связанных с нашим духовным зданием. С уважением, Георгий Петкович

(Заканчэнне. Пачатак на с.5)

вяскоўцаў сустрэла адносіны прама процілеглія энтузіязму – прасцей кажучы, падаліся мужчыны ў дзезерціры. Чаму? Мусіць, не бачыў мёрскі селянін у Чырвонай Арміі вызваліцеля. Некік дзіўна казаць, але некаторыя дзяды не хаваюць, што пры неміцах жылося нават у нечым крыху лягчэй, чым пры Саветах. Вось памятаю такі момент. Прывозіць селянін у Другую здаваць збожжавы падатак акупантам. Немец-прыёмшчык, паглядзеўшы на коніка-дахадзягу, прапануе: «Забірай сваё зерне, едзь дахаты і адкармі ім лепш свайго каня.» (А ці ўяўляце такую сітуацыю ў савешкім пункце «Заготзерне»? – аўтар). Гаспадары, што справіліся з падаткамі акупантам, мелі права набыць у спецыяльных крамах німецкі (!) сельскагаспадарчы рыштунак па ільготным кошце. Яшчэ да гэтага часу яго можна сустрэць на панадворку добрага гаспадара.

А тут зноў Саветы са сваім атэізмам, рэкламі і падазрэннямі да спраўнага земляроба – ці не кулак? Вось і вырашылі вяскоўцы, што абыдзеца Чырвоная Армія і без іх пільнага ўдзелу. Маладзейшыя падаліся ў лес, гаспадары імкнуліся быць бліжэй да хаты. Бацька мой пры сценцы хлява змайстраваў буданчык і закідаў яго гноем. Ноччу спраўляў мужчынскую працу, а днём там адсыпаўся. Суседзі хаваліся пад падлогай, у яме для бульбы. Па вёсках перыядычна «лётала» мабілізацыйная каманда – афіцэр і некалькі салдат, ведалі, з якой хаты падаліся ў дзезерціры, – імкнуліся злавіць.

Суседа злавілі хітрасцю: сына-дашкалёнка пачаставалі цукеркай і паабяцалі пачаставаць татку, а той, дурненкі, і палез у склеп клікаць бацьку на смачненькае. Вывалаклі салдаты небараку за валасы на свет божы, «пачаставалі» па разбрах пару разоў прыкладам і адправілі паліваць крывёй прускую грязь. Але Бог мілаваў: вярнуўся карміцель з вайны жывы і здаровы. А другога суседа чатырохгадовы сынок не здаў – з'ёў аж тры афіцэравы цукеркі, а замест адказу схаваўся за спадніцу змярцвелай ад страху мамкі.

Не лягчэй было і тым, хто схаваўся ў лесе. Нейкі шчыры саветчык, а можа праста скнара, што паквапіўся на ўзнагароду, пачаў высочаваць іх гурт. Час быў жорсткі і гэтая ідэя каштавала яму жыцця.

Ці варта было хавацца? Асабіста за сябе адкажу – так. Бо з тых нашых вяскоўцаў вярнуліся толькі некалькі калек, астатніх савецкіх генералі паклалі пад кулямі німецкіх кулямётав пад Кёнігсбергам. Палажылі літаральна праз два тыдні, толькі некалькі дзён аддаўшы на ваеннную падрыхтоўку, не навучуўшы нават толкам тримаць у руках зброю. Што гэта: звычайнай расійскай пагарда да тысяч жыццяў, а мо хацелі пачысціць Заходнюю Беларусь ад тых, хто вырас гаспадаром на сваёй зямлі, хто мог парабаць уласніцкую долю з калгасным хамутом? Не патрэбны былі, мусіць, такія людзі савецкай уладзе, мо таму іх тысячамі і клалі ва Усходній Пруссі.

Скончылася вайна. Німана было, мусіць, такіх ухіленцаў у Савецкім Саюзе, бо хутка выйшла амністыя дзезерцірам. Страшнавата было аб'яўляцца, але ўслед за смялейшымі пачягнуліся да нармальнага жыцця астатнія. Але ўхіленне ад фронту не прыйшло бясследна: пачалі спаганіць цяжкія падаткі, цягнуць у калгасы – не паўпарцішся з кляймом дзезерціра. Адным з самых цяжкіх было «дабраахвотна-прымусовая» пазыка на адраджэнне народнай гаспадаркі. Агенты па збыту гэтых аблігаций нахабна цягнулі з небарак амаль усе гроши – ведалі, што гэтыя не адмовіцца – пабаяцца. А калі хто трапляў у суд – такое мінулае дакідвалі няшчаснаму колькі лішніх гадоў за кратамі.

Прыкрыя абставіны, але ж вырас я пасля вайны пры бацьку, жывым і целым...

Слухаючы гэту размову, я задумваўся: а ці праўду кажа сусед?.. Перакананы – праўду, бо такім не хвяляцца. Не самы светлы бок той вайны, але ведаць аб гэтым трэба. Хацелася б, каб пабачылі гэтыя радкі тыя, хто пры уладзе, – бо Радзіма павінна быць не мачыхай, а маці, – тады і жыццё за яе не шкада аддаць.

Знамітыя землякі

КАРОЛЬ ВЫРВІЧ



Кароль Вырвіч (2.11.1717, Браслаўскі павет – 6.6.1793), гісторык, географ, педагог. З шляхецкай сям'і. Вучыўся ў Віленскай акадэміі (1737–40, 1742–46). У 1734 уступіў у орден езуітаў, з 1745 ксёндз. Выкладаў у Пінскім, Крэскім і Навагрудскім езуіцкіх калегіумах. У 1751–57 хатні настаўнік у Гільзенаў у Дынабургу і Полацку, наведаў з імі Францыю, Галандыю і Германію. З 1757 выкладаў этыку і гісторыю ў Калегіум Нобілюм у Варшаве, у 1762–76 яго рэктор. У 1760–61 пракуратар Мазавецкай правінцыі ордэна езуітаў. Зрабіў значны ўклад у рэформаванне школьнай сістэмы езуітаў. З уступленнем на трон Станіслава Аўгуста Панятоўскага (1764) увайшоў у бліжэйшае акружэнне караля. Пасля скасавання ордэна езуітаў (1773) у 1775–91 абат гебдоўскі. Супрацоўнічаў з гісторыкам Ф.Лойкам у аўтарскім «гістарычных аргументаў» суседніх дзяржаў, якімі тыя абронтоўвалі свае прэтэнзіі на землі Рэчы Паспалітай. Выдатны географ, узняў геаграфічную навуку Рэчы Паспалітай на высокі ўзровень. Аўтар абаліўніцкіх геаграфічных прац: «Сучасная геаграфія» (т.1, Варшава, 1768, забаронена да продажу паводле патрабавання расійскага паслам В.Рапніна; 2-е выданне, Вільня, 1794) і «Усеагульная геаграфія» (Варшава, 1770). Напісаў падручнік па гісторыі «Кароткае сістэматычнае выкладанне ўсеагульной гісторыі» (т.1–2, Варшава, 1766–71, на французскай мове). У выдадзенай па ініцыятыве караля кнізе «Палітычная гісторыя старожытных дзяржаў» (т.1, Варшава, 1771) змясціў свой пераклад вытрымак з кнігі Ш.Мантэск'е «Пра дух законаў». Пасмяротна выдадзена яго праца «Галембская канфедэрэцыя» (1853). Як гісторык К.Вырвіч зазнаў уплыў французскай асветнай гістарыяграфіі, асабліва Мантэск'е і Вальтера. Адмоўна ставіўся да традыцыйнага разумення гісторыі як гісторыі палітычных падзеяў і войнаў, гісторыю народа тлумачыў як сукупнасць змен у палітычным жыцці, звычаях, рэлігіі, навуцы, мастацтве, эканоміцы, падкresslіваў, што вывучэнне гісторыі дазваляе атрымаць веды, неабходныя для накіраванай змены ў дзяржаве існуючага ладу.

Выдаецкія павіны

Вера Баладэ — рыжанка, але жыве ў дачкі ў Краснадары. Яе сэрца належыць роднаму Браславу. Тут працілі, праляцелі лепшыя імгненні жыцця — маленства, юнацтва. Не часта можа яна прыязджаць у родны кут, іншая справа — думкі. Для іх няма межаў і абмежаванняў. З думак нараджаюцца верши. Гэтыя верши для сябе, для блізкіх, для сябrou і для тых, хто ацэніць не прыгажосць рыфмы, а стан душы. Верши складаюцца ў зборнік, які Вера Баладэ называе "Памяць аб Радзіме". Гэта не шматтыражнае выданне, а хутчэй сшытак для блізкіх. Адэін з іх В.Баладэ даслала сваім землякам — жыхарам Браслава. Верши пра любімы горад пачынаюць гэты зборнік. Слова Веры Баладэ.

БРАСЛАВ

О, Браславе нашем, нам есть, о чём вспоминать!

Мы, его дети, родимой Земли:

Протоптаны стёжки, босыми ногами

Со смехом и криком, шальной детворы!

Ты дорог нам каждому, тобой мы гордимся,
Не лёгким был пройден, наш жизненный путь:
Но, самые тёплые дни, — это детство
В твоих уголках, проходили они.


Просторы полей, с синевою озёр
Сосновых лесов, да песчаных дорог
Нельзя нам, не вспомнить и тех лоз у обочин
С их пышными кронами, толстых стволов.

То, синее небо, с солнцем палящим,
И, пением птиц — разнообразных пород:
Цветов полевых, что так много мелькало
Среди травянистых, зелёных лугов!

Давно позабыты НАВЯТСКІЕ ГУМНЫ,
Когда-то прельщая своей красотой:
Там, хатки стояли, покрыты соломой,
А, рядом колодцы, с их чистой водой!

Всегда, там веселье и радость царила,
Жил в основном, трудовой там народ:
Полураздетый, почти полубосый,
Зато был он добрым и, с доброй душой.

Подолгу работать ему приходилось
Гнул, свою спину, с темна до темна:



Касцёл у Мяжанах

В ручную пахал он, в ручную и сеял,
Не было помощи, кроме коня!

Давно развалились и русские печи ...

Много дарившие людям тепла:
Потухли и лампы, те керосинные,
Тускло светившие у потолка.

Затих и шум, на железной дороге,
Не слышно бегущих, по рельсам колес:
Когда-то, так город наш украшая,
Весь, в дыме клубящем, спешил паровоз.

Бежали к нему мы, на встречу — бывало,
Руками махая, крича на бегу:
Гостя большого с вагона встречая
Тату Каругу, что любил детвору.

Стоит, вон в молчании, ВЕЛИКОЕ ПОЛЕ.
Не гонят там стадо коров пастухи:
Давно уж погасли костры, что горели
При плясках, цыганей до поздней зари!

Малые, улички, домики старые ...
В наших сердцах, Вы, — в нашей душе:
Знала б, ты только, гора наша ЗАМКОВА
Как годами тайм, мы, тоску о тебе!

Славное озеро наше, ДРИВЯТО ...
Мы все, преклоняемся перед тобой:
Ты, нас встречаешь, и ты, провожаешь,
А, нам всем, так хочется, вернуться домой!!!

Рига. 1980 г.

• «ПАВЕТ» DISTRICTUS
• ВЫДАННЕ КРАЯЗНАЎЦАЎ БРАСЛАЎШЧИНЫ



Наклад 299 асобнікаў.

Распаўсюджваецца бясплатна.

Выдаецца з ліпеня 2001 г.